


Corpus.by – гэта інтэрнэт-платформа для апрацоўкі тэкставай і гукавой інфармацыі, якая ўключае болей за 50 сэрвісаў.



- вольны доступ
- вольнае карыстанне
- розныя мовы
- 5 катэгорый рашэнняў
- адкрыты код

Наведайце corpus.by!

Усе ўведзеныя ў гэтым рэсурсе даныя будуць выкарыстоўвацца толькі ў навуковых мэтах для ўдасканалення алгарытмаў.



КАНТАКТЫ

Лабараторыя распазнавання і сінтэзу маўлення

вул. Сурганава, 6

Мінск 220012

БЕЛАРУСЬ



8 (017) 284-27-73
8 (017) 331-84-03 (факс)



www.ssrlab.by
www.corpus.by



ssrlab221@gmail.com



Будзем радыя атрымаць Вашы заўвагі і прапановы на corpus.by@gmail.com!

© Лабараторыя 221, АІПІ НАН Беларусі

2012-2018



CORPUS.BY

Інтэрнэт-платформа для апрацоўкі тэксту і маўлення

Лабараторыя распазнавання і сінтэзу маўлення
АБ'ЯДНАНЫ ІНСТЫТУТ ПРАБЛЕМ ІНФАРМАТЫКІ
НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК БЕЛАРУСІ

Сінтэзатар маўлення па тэксце

Калі ласка, увядзіце тэкст і пазначце націскі ў словах

Асноўныя націскі пазначаюцца пры дапамозе "˘" ці "́", павольныя націскі пазначаюцца пры дапамозе "˙" ці "̣". Для аб'яднання двух слоў у адно фанетычнае слова выкарыстоўвайце "˘˙" ці "˙˘".

Напрыклад: Паўночна-заходні вятрычска садзьмуў-бы ўсе˙ лі-сце на-выч-спе, але-по-тым калі˙ +сьці.

альбо: Паўночна-заходні вятрычска садзьмуў_бы ўсе˙ лі-сце на_выч-пе, але_пo-тым калісьці.

Лічн., адзін., два-, тры-, чатыры-, пяць-, шэсць.

Беларуская мова | Boris | Сінтэзаваць маўленне | Паказаць прамежкавую інфармацыю


Праслухаць сінтэзаванае маўленне:

0:00 / 5:07

Created during 3 sec, language be.

Фармуе гукавы файл з сінтэзаванай фразай, які можна праслухаць і захаваць.

Графічнае адлюстраванне контуру асноўнага тону




Дазваляе атрымаць контур асноўнага тону маўленчай фразы анлайн.

Каля 50 сэрвісаў для рашэння розных задач


- Абрэзка выяў
- Агучаны электронны граматычны слоўнік
- Апрацоўка невядомых слоў
- Апрацоўка табліц
- Вывучэнне англійскай мовы
- Вызначэнне часцін мовы
- Генератар алфавітна-прадметнага паказальніка
- Генератар арфаэпічнага слоўніка
- Генератар парадэгмы слова
- Генератар спасылкаў на публікацыі
- Генератар транскрыпцый (+API)
- Генератар інфармацыі аб сімвалах (+API)
- Графічнае адлюстраванне алафонаў
- Графічнае адлюстраванне алафонных фраз
- Графічнае адлюстраванне контуру асноўнага тону
- Гуказапіс
- Дэманстрацыйны сэрвіс (+API)
- Дэманстрацыйны сэрвіс з аўтарызацыяй
- Збор тэматычных спісаў
- Канвертар азбукі Морзе
- Канвертар раскладкі клавіятуры (+API)

Графічнае адлюстраванне алафонаў і алафонных фраз



Асцылаграма алафоннай фразы

Увядзіце алафон ці алафонную фразу і атрымайце вынікі анлайн!



Спектраграма алафоннай фразы

Сінтэзатар «Гаворачая галава»



0:00 / 0:03

Download video

Download audio

Сінтэзатар «Гаворачая галава» апрацоўвае тэкст і фармуе відэафайл з аніміраванай «галавой», якая вымаўляе ўведзеную фразу. Карыстальнік можа праглядзець вынік і захаваць яго.

У будучым сэрвіс дапаможа ўспрымаць маўленне людзям з парушэннямі слыху.

Вычытка · Письменник · Лингвист · Праграміст · Рознае

- Падзел на склады
- Падлік частотнасці алафонаў
- Падлік частотнасці слоў (+API)
- Падлік частотнасці сімвалаў (+API)
- Праверка правапісу (+API)
- Праверка правапісу «Ў» (+API)
- Прагназаванне працягласці прамовы
- Прыярытэзацыя невядомых слоў
- Раманізатар
- Распазнаванне музыкі
- Расшыфроўка УДК (+API)
- Спецыялізаваны фанетычны слоўнік
- Сінтэзатар «Гаворачая галава»
- Сінтэзатар маўлення па тэксце (+API)
- Такенізатар
- Трэнероўка распазнавання маўлення
- Тэматычнае распазнаванне маўлення
- Упарадкаванне па алфавіце
- Чытанне RSS
- Ідэнтыфікатар амографу
- Ідэнтыфікатар тэгаў

Агучаны электронны граматычны слоўнік

Слова для пошуку: зорка

Часціна мовы: Усе часціны мовы | Толькі пачатковыя формы

Тэг (для "sbm1987"): Напрыклад, NNI*

Максімум вынікаў: 10

Слоўнікі, паводле якіх вядзецца пошук:

- SBM1987 (гаводзе публікацыі) "Слоўнік беларускай мовы. Афарграфі. Афармілі. Адаптуваны. Словазнаменны / пад рэд. М.В. Брычкі. — Мінск, 1987"
- SBM2012initial (пачатковыя формы паводле публікацыі) "Слоўнік беларускай мовы / навуц. рэд. А.А. Лукашанца, В.П. Русак. — Мінск: Беларуская навука, 2012"
- ZALIZNIAK (гаводзе публікацыі) "Граматычны слоўнік русскай мовы: Словазнаменны / А.А. Залізняк. — Москва: Русскій язык, 1980. — 880 с."
- CMU (гаводзе "Corpus Mellon University Pronunciation Dictionary")
- NEW (новыя словы для CMU)

Шукаць

Сэрвіс дае карыстальніку інфармацыю, як правільна пісаць і вымаўляць словы, а таксама паказвае іх транскрыпцыю.

Праверка правапісу

Калі ласка, увядзіце тэкст для праверкі

Груша ціла а апошні год. Усе галіны яе, усе вялікія расы, да апошняга пружына, былі ўсыпаны буйным бел-ружымі кветкамі. Яна кіпела, мела і раскашавалася ў тыпачым звоне, цытула да сонца сталыя лісты і распуская ў яго зямлі маленякія, калючыя палюды новага парастку. І была яна такая магутная і свежая, так утрэпанна спрачнчалася ў яе ружовым раі пюль, што, здавалася, не будзе ёй зводу і не будзе ёй канца.

Максімум кантэкстаў: 10

Праверяе правільнасць напісання слоў на беларускай, англійскай і рускай мовах. Карыстальнік атрымлівае спіс невядомых сэрвісу слоў і можа выявіць сярод іх словы з памылкамі.

Дэманстрацыйны сэрвіс

Калі ласка, увядзіце тэкст

Груша ціла а апошні год. Усе галіны яе, усе вялікія расы, да апошняга пружына, былі ўсыпаны буйным бел-ружымі кветкамі. Яна кіпела, мела і раскашавалася ў тыпачым звоне, цытула да сонца сталыя лісты і распуская ў яго зямлі маленякія, калючыя палюды новага парастку. І была яна такая магутная і свежая, так утрэпанна спрачнчалася ў яе ружовым раі пюль, што, здавалася, не будзе ёй зводу і не будзе ёй канца.

Аб'ярць чэкбоксы:

- чэкбок #1 (гэты чэкбок будзе калентары)
- чэкбок #2 (гэты чэкбок будзе калентары)
- чэкбок #3 (гэты чэкбок будзе калентары)

Аб'ярць кнопку-пераключальнік:

- кнопка-пераключальнік #1 (гэты чэкбок будзе калентары)
- кнопка-пераключальнік #2 (гэты чэкбок будзе калентары)
- кнопка-пераключальнік #3 (гэты чэкбок будзе калентары)

Аб'ярць опцыю: опцыя #1

Паказаць уведзены тэкст і абраныя наладкі

Дэманстрацыйны сэрвіс — адкрыты код, які дазваляе зацікаўленаму распрацоўшчыку напісаць уласны сэрвіс для www.corpus.by.